

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР



С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы:

АВ ХОДЗЕ ПРАВЕРЫ ПАРТДАКУМЕНТАУ У ВАРЫСАРОСКОЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ — ПАСТАНОВА ВЮРЭ ЦК КП(б)Б;

ПАСТАНОВЫ НАРКАМЗЕМА СССР І СЕЛЬСАДЛДЗВЕЛА ЦК ВКП(б) АБ ПАРУШЭННЯХ ПРЫКЛАДНАГА СТАТУТА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ АРЦЕЛІ;

АВ ХОДЗЕ ПАДРЫХТОўКІ СВІРНАУ І СКЛАДАУ, АБ БАРАЦЬБЕ В КЛІШЧОМ І СВІРНАВЫМІ ШКОДНІКАМІ У КАЛГАСАХ

І СОЎГАСАХ І АБ АБЗЭАРАЖАННІ ЗЯРНА, ЗАРАЖАНАГА КЛЯШЧОМ НА СКЛАДАХ ЗАГОТЭАРНО — ПАСТАНОВА СНК БССР.

АРТЪМУЛЫ — ПЕРАДАВЫ — ЗАУСЕДЫ У АВАНГАРДЗЕ, НЕ АДРЫВАЮЧЫСЯ АД МАС. І. ЮЗАНАУ, КАРОУНІКАУ — НЕ МАРУДНІЦЬ В РЕГІСТРАЦЫІ КАЛГАСНАГА СТАТУТА. Р. ДОДЗІН, Н. КУМОН — ЖУЛІКІ В ВЕЛКААПСАЮЗА. ЯН ПАУЛОУСКІ — САДОВОД РУТКОЎСКІ І ЯГО ВОПЫТЫ.

ВЕРШЫ — АННА КУПАЛА — ВЕЧАРЫНКА.

ЗАЎСЕДЫ У АВАНГАРДЗЕ, НЕ АДРЫВАЮЧЫСЯ АД МАС

У аснове ўсіх нашых перамог, усіх нашых поспехаў ляжыць цеснейшая неразрыўная сувязь комуністычнай партыі, партыі большавікоў з шматлілібымі беспартыйнымі масамі рабочага класа і ўсіх працоўных.

Дзіцячай навінаў Ленін ідэю пабудовы сацыялізмама рукамі адных комуністаў. Сучаснаму будзе ўвесь рабочы клас у саюзе з сялянствам, з усімі часчымі працоўнымі. «Сіла большавікоў, — гаварыў таварыш Сталін, — сіла комуністаў заключаецца ў тым, што яны ўмеюць адрываць нашу партыю мільёнамі беспартыйнага актыва».

Створанае Леніным і Сталіным вялікае майстэрства рэвалюцыйнай пролетарскай стратэгіі ў тым і заключаецца, што кіруючыя комуністычнай партыі авангард рабочага класа ўмеюць ведаць са сабой мільёны, не адрываючыся ні на мінуту ад іх і ўвесь час захоўваючы сваю становішча авангарда, г. зн. найбольш агуртаванай, найбольш баявой, найбольш свядомай і дэмады лінаванай часткі ўсёй арміі, пролетарскай рэвалюцыі.

Быць авангардам мільёнаў беспартыйных і ў той-жа час захоўваць чоткую грань паміж партыяй і беспартыйнымі — гэта два бакі адной і той-жа задачы, якая стаіць перад большавіцкай партыяй на ўсіх этапах яе гістарычнай барацьбы. Пытанне аб грані паміж партыяй і беспартыйнымі адрываецца гісторыя большавіцкай партыі.

На II з'ездзе расійскай сацыял-дэмакратычнай партыі мейшавікі ярасна паўсталі супроць левінскай фармулёўкі першага параграфу статута, вызначаўшага прыналежнасьць да партыі. Ленін прыводзіў чоткую грань: толькі той можа лічыцца членам партыі, хто ўваходзіць у партыйную арганізацыю і вядзе рэвалюцыйную работу пад кантролем партыі. «... Усякі член партыі адказны за партыю, — гаварыў Ленін на з'ездзе, — і партыя адказна за ўсякага члена». У процілегласць гэтаму мейшавікі імкнуліся сцерці ўсю грань паміж партыяй і беспартыйнымі. «Кожны стачачнік, — гаварыў Мартаў, — можа аб'явіць сябе членам партыі».

На аснове чыстоты і чоткасці партыйнай грані вырасла, загартавалася большавіцкая партыя. Тым і заваявала яна бізмецнае давер'е найшырэйшых партыйных мас, што ў большавіцкім авангардзе яны бачылі агуртаваных, дысцыплінаваных, непатэсных, перадавых барацьбоўцаў за сваю ж кроўную справу. Чоткасць грані дазваляла супраціўляцца напору дробнабуржуазных элементаў, які імкнуліся прарвацца ў партыю, калі яна стала кіруючай.

Троцкі і Зіноўеў прабавалі навадніць партыю сырымі, непарыхтаванымі масамі, каб стварыць шпору для апартунізма. Яны сціраў грань паміж партыяй і профсаюзамі. Гэты маневр быў адбўты.

Захоўваючы ўсю сваю чоткасць, грань не павінна становіцца сцяной паміж партыяй і беспартыйнымі, шкарлуной, у якую замыкаецца той ці іншы член партыі. Які хаваецца ад сапраўднай сувязі з беспартыйнымі. Грань, якая становіцца сцяной, у такой-жа меры знішчае авангарднае становішча партыі, як і сціранне грані. Таварыш Сталін не раз падкрэсліваў аб гэтым большавікоў. Ён гаварыў на першым з'ездзе калгаснікаў-ударнікаў: «Мы, большавікі, не мелі-б тых поспехаў, якіх маем зараз, калі-б не ўмелі заваяваць на старану партыі давер'е мільёнаў беспартыйных рабочых і сялян. А што для гэтага патрабуецца? Для гэтага патрабуецца, каб партыйныя не адгаралжваліся ад беспартыйных, каб партыйныя не замыкаліся ў сваю партыйную школу, каб яны не кічыліся сваёй партыйнасцю, а прыслухоўваліся да голасу беспартыйных, каб яны не толькі вучылі беспартыйных, але і вучыліся ў іх».

Давер'е мільёнаў заваёвана партыяй. Яна авужана бесакрушальнай гушчай працоўных, якіх у большавіках бачылі найбольш стойкіх, найбольш вытрыманых, найбольш дысцыплінаваных барацьбоўцаў-будульнікоў. У сучаснай працы вырасла новае павязце — беспартыйнага большавіка.

Але ці значыць гэта, што пера на вяршыні нашых поспехаў

рых кіраўнікоў партыйных арганізацый, жог доўгі час арудаваць у партыі, спрабаючыся на адзінкі несці, выкрытыя кляўна жулік Клейман. І незабытым урокам застаецца для ўсёй партыі подлае забойства таварыша Кірава, арганізаванае контррэвалюцыйнай бандай на ўмовах аслаблення партыйнай пільнасці на важнейшым участку.

Чоткасць грані паміж партыяй і беспартыйнымі — гэта і неадменная ўмова класовай, партыйнай пільнасці. Ахова савецкіх грамад на сутнасці пачынаецца з аховы грамад партыі. Узаемадавер'е партыі і беспартыйных баюецца на давер'і партыі да ўсіх сваіх членаў, як на ўмове адзінства партыі. У гэтым — велізарнае палітычнае значэнне праверкі нашай партыйнай гаспадаркі. Правільна ўказаў т. Жданаў на пленуме Саратаўскага крайкома ВКП(б): «Праверка партыйных дакументаў накіравана на тое, каб аднавіць парушаную ў радзе арганізацый грань паміж партыйнымі і непартыйнымі, паміж партыяй і непартыйнымі, паміж авангардам і масамі».

Становячыся рыхлым, расцмўлівым, няшчупым да саставу свайму, авангард траціць усе тыя баявыя якасці, якія ствараюць магчымасць сувязі з беспартыйнымі. Чоткасць партыйнай грані — гэта ўмова дыктатры пролетарыята.

Перамогі нашы вялікія, але не малыя і труднасці на шляху да новых, яшчэ больш слаўных перамог. Каб завяршыць сацыялістычнае будаўніцтва, ахоўваючы яго ад усякіх класавых ворагаў і на-за і ўнутры савецкай краіны, треба выхараць у большавіцкім духу новыя мільёны людзей. Трба рыхтаваць іх да бясстрашняй барацьбы, выхоўваць у іх самаафарнасць і адданасць комуністычнай справе, треба ствараць у іх новыя павязці гонару і маралі, бяззаветную любоў да свайго сацыялістычнай уласнасці, да сацыялістычнай культуры. Каб выканаць гэту задачу, партыя павінна быць баявым атрадам левіных людзей краіны.

Званне члена большавіцкай партыі — самае высокае званне, і

АБ ВЫДАЧЫ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫМ АРЦЕЛЯМ ДЗЯРЖАЎНЫХ АКТАУ НА БЕСТЭРМІНОВАЕ (ВЕЧНАЕ) КАРЫСТАННЕ ЗЯМЛЁЙ

Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанавіў прыступіць да выдачы сельскагаспадарчым арцелям дзяржаўных актаў на бестэрміновае (вечнае) карыстанне зямлёй, прадугледжаных у арт. 2 прыкладнага статута сельскагаспадарчай арцелі, прынятага другім усесаюзным з'ездам калгаснікаў-ударнікаў і зацверджанага СНК СССР і ЦК ВКП(б) 17 лютага 1935 г.

Кіраванне ўсёй работай па выдачы дзяржаўных актаў ускладзена на Народны камісарыят земляробства Саюза ССР.

Дзяржаўны акт на бестэрміновае карыстанне зямлёй складаецца ў двух экзэмплярах: першы экзэмпляр выдаецца праўленню сельскагаспадарчай арцелі, а другі захоўваецца ў раённым выканаўчым камітэце.

Для ўстано Саюза ССР запрэджана адпаведная форма дзяржаўнага акта на бестэрміновае (вечнае) карыстанне зямлёй сельскагаспадарчай арцелі.

У дзяржаўным акце павінны налічвацца ўказанца размеры і знешнія грамадні зямлі, замацаваныя ў вечнае карыстанне адпаведнай сельскагаспадарчай арцелі.

У мэтах зніжэння церашпадоўж, дэліліяжмелян і іншых недахопаў землекарыстання, Соўнарком СССР абавязаў Народны камісарыят земляробства Саюза ССР к моманту выдачы сельскагаспадарчым арцелям дзяржаўных актаў на вечнае карыстанне зямлёй справесці неабходныя землеўпарадкачыя работы, а таксама вымераць і выначыць у натуре дэкладныя знешнія грамадні зямель адпаведна.

АБ ХОДЗЕ ПАДРЫХТОўКІ СПІРНАУ І СКЛАДАУ, АБ БАРАЦЬБЕ З КЛЯШЧОМ І СВІРНАВЫМІ ШКОДНІКАМІ У КАЛГАСАХ І СОЎГАСАХ І АБ БЕЗЗАРАЖВАННІ ЗЯРНА, ЗАРАЖАНАГА КЛЯШЧОМ, НА СКЛАДАХ ЗАГОТЭАРНО

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР

Заслухаўшы дэклады старшын менакага РВК т. Жарына, віцэ-скага горавета т. Аверына, дырэктара соўгаса «Свабода» т. Афанасенка і Белзаготэарно т. Іванова, Совет Народных Камісараў БССР адзначае, што пастанова ЦК ВКП(б) і СНК БССР ад 20 красавіка, СНК БССР ад 22 мая і ЦК ВКП(б) і СНК БССР ад 19 чэрвеня 1935 года Белзаготэарно, НКЗемляробства, Упаўнаважаным НКСоўгасаў і Цэнтральным саветам Асаваўніма не выкананы.

З дэкладаў з месца і правядзе-

рактароў МТС, соўгаспрастаў, соўгасаў і калгасоў, райунаўкажгасаў, загадчыкаў пунітаў Заготэарно і старшын праўленцаў калгасоў безагаворачна выкалечь раней даныя дэкліцыяны ЦК і СНК аб дэліфокцыі і абзэаражыванні складаў, спірнаў і зярна ад кляшчы і іншых свірнавых шкоднікаў з тым, каб поўнасьцю работу закончыць не пазней 27 ліпеня гэтага года.

Патрабуецца ад старшын тэрсаватаў і РВБ тэлеграфна паведаміць СНК не пазней 30 ліпеня аб

ных сельскагаспадарчых арцелей.

Вызначаны ў натуре знешнія грамадні зямель сельскагаспадарчых арцелей замацоўваюцца межамымі знакмі. (слупамі) зацверджанага Народным камісарыятам земляробства Саюза ССР узору.

Сельскагаспадарчым арцелям абавязаны прадстаўляць землеўпарадкачыя работнікам, якія праводзяць у дачы арцелі землеўпарадкачыя работы, звязаныя з выдачай ёй дзяржаўнага акта на вечнае карыстанне зямлёй, памяшканне для жылая і работы, сродкі перааснавання, неабходную рабочую сілу (машыны і т. д.) і лесамаатэрыялы для межавых слупоў.

(БЕЛТА).

Праезд Рамэн Ралана

Сустрэча в Менску

Учора раніцаю праз Менск праехаў за граніцу гасціўшы ў СССР выдатны французскі пісьменнік Рамэн Ралан са сваёй жонкай Марыя Паўлаўнай. Пісьменнік суправаджаў да граніцы сакрэтэр Максіма Горькага тав. Кручнаў.

У Менску на вакзале Рамэн Ралан сустрэпа дэлегацыя беларускіх пісьменнікаў на чале з старшынёй Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР тав. КЛІМКОВІЧАМ і прадстаўнікі арганізацыі.

Рамэн Ралан прышліў у сабе ў вагона дэлегацыю беларускіх пісьменнікаў у складзе т. КЛІМКОВІЧА, заслужанага дзеяча мастацтва А. ВОЛЬНАГА, чыронаармейскага пісьменніка ШАПАВАЛАВА і ЗНАЕМАГА.

РАМЭН РАЛАН У НЕГАРЭАЛЫМ

На станцыі Негарэале Рамэн Ралан выступіў перад мікрафонам Савецкага хронікі. Пісьменнік закліў: «Таварышы, зямля, якую я пакапаю, з'яўляецца вашай, а таксама і мой зямлі. Я адчуваю мыслімы вельмі поспехі сацыялістычнага будаўніцтва. Я ўпэўнен, што будучымі напалым чам, таварышы. Да побачнага, таварышы!».

У гутарцы з карэспандэнтам «Звядзі» Рамэн Ралан сказаў, што ён не асабліва стаміўся ад поездаў па Савецкаму Саюзу і зорна наіраўваецца ў Швейцарыю, у Вітнеў.

У 2 гадзіны 08 мінут эіспрэс, якім едзе Рамэн Ралан, адбыў за граніцу.

— 0 —

Сустрэча з Рамэн Раланам

Наша спатканне з гэтым вялікім талавым адылоў у невялікім купе вагона.

Нас увабішлю чотвера беларускіх пісьменнікаў.

Вось ён, — з навішымі брыўамі, жывы Рамэн Ралан.

Шчыра сазнаюся, у першую хвіліну мы стаялі маўклівымі і крыху разгубленымі перад талавым, якога гэтакі водзем, якога бачым упершыню.

Ён першым загаварыў.

Словы Рамэн Ралана пераклалі яго жонка Марыя Паўлаўна. Рамэн Ралан гаварыў, што ён цікадуе аб тым, што лічыць часе свайго прыезду ён не здолеў перадаць сваё шчырае прывітанне Савецкай Беларусі і яе народу.

статусу, вызначаўша прыналежнасць да партыі. Ленін прыводзіў чоткую грань: толькі той можа лічыцца членам партыі, хто ўваходзіць у партыйную арганізацыю і вядзе рэвалюцыйную работу пад кантролем партыі. ... Усякі член партыі абязваў за партыю, — гаварыў Ленін на з'ездзе, — і партыя абязвае за ўсякага члена». У процілегласць гэтаму меншавікі імкнуліся сцерці ўсюкую грань паміж партыяй і беспартыйнымі. «Кожны стачачнік, — гаварыў Мартаў, — можа аб'явіць сябе членам партыі».

Спрэчка аб ураці паміж партыяй і беспартыйнымі праклала чоткую грань паміж большавікамі і меншавікамі, паміж пролетарскімі рэвалюцыйнерамі і дробнабуржуазнымі палітыкамі, паміж непрымірлівымі барацьбітамі за сацыялізм і адвакатамі капіталізма.

Знішчаючы грань паміж авангардам рабочага класа і ўсім рабочым класам, паміж рабочым класам і дробнай буржуазіяй, меншавікі імкнуліся да знішчэння пролетарскага класавога адзінства. Яны свядома ўносілі расчужыліваць, рыхлілі ў пролетарскае класовае асроддзе.

Сваё партыйнае асабістае жыццё не кічылі сваёй партыйнасцю, а прыслухоўваліся да голасу беспартыйнага каб'яны не толькі вычылі беспартыйных, але і вычылілі іх». Давярэ адзінаму завабана партыяй. Іна акружана беспартийна-шальнай гуччай працоўных, якія ў большавіках бачыць найбольш шчырных, найбольш вытрыманых, найбольш дысцыплінаваных барацьбу-будаўнікоў. У сумеснай працы вырасла новае павяцце — беспартыйнага большавіка.

Але ці значыць гэта, што пера, на вяршыні нашых поспехаў і перамог, традцыі ранейшае свабоднае чоткасць грані паміж партыяй і беспартыйнымі? Факты рысуюць пераканаўчую карціну: варта было на некаторых участках аслабіць увагу да аховы партыйных граніц, і праз сцёртую грань сталі прабірацца ў партыю чужыя, дробнабуржуазныя элементы, сталі прабірацца жулікі і авантюрысты.

Занушчанае «партыйнае гаспадарка» прывяла да таго, што стала ўтрачвацца на справе грань паміж партыяй і беспартыйнымі. Барыстаючыся няглыбіннасцю, беспартыйнасцю, распушчанаасцю нека-

го ад усяіх класавых ворагаў і па-за і ўнутры савецкай краіны, трэба выхараць у большавіцкім духу новыя кізлены людзей. Трэба рыхтаваць іх да бясстрашнага барацьбы, выхоўваць у іх самаафарнасць і адданасць камуністычнай справе, трэба ствараць у іх новыя павяцці гонару і маральнасці, беззаветную любоў да свабоднай сацыялістычнай ўдаснасці, да сацыялістычнай культуры. Каб выканаць гэту задачу, партыя павінна быць баявым атрадам лепшых людзей краіны.

Званне члена большавіцкай партыі — самае высокае званне. І грань, якая вядзе к гэтаму званню, даступная ўсякаму чэснаму працоўнаму, не павінна быць проста ступенькай, якую лёгка перашагнуць, нават не заўважыўшы яе. Гэту грань можна толькі забяваць у рэвалюцыйнай барацьбе і ў сапраўды сацыялістычнай працы, на справе даказаўшы адданасць пролетарыяту і камунізму.

Ад большавікоў, якім партыя даверыла ахову сваіх граніц, сатрабуецца пільнасці не менш, чым ад вартавых на граніцах Савецкага Саюза.

(Перадавы артыкул «ПРАВДА»).

Заслухаўшы дэклады старшынь менскага РВБ т. Жарына, кілібскага горсавета т. Аверына, ляронтара соўгаса «Свабода» т. Афанасенна і Белзаготэарно т. Іванова, Совет Народных Камісараў БССР адзначае, што настанавы ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 20 красавіка, СНК БССР ад 22 мая і ЦК КП(б)Б і СНК БССР ад 19 чэрвеня 1935 года Белзаготэарно, НКЗемляробства, Упаўнаважаным НКСоўгасаў і Цэнтральным саветам Асоўяніма не выкананы.

3 дэкладаў з месці і правядзенай праверкай устаноўлена, што ў прымым раізе калгасаў і соўгасаў, а таксама на пунктах Заготэарно большасці раёнаў работы па падрыхтоўцы, у асаблівасці па дэзінфекцыі і абеззаражванню ад клішча і іншых свірнавых шкодлівых складаў, тары, інвентару і зярна да ўстаноўленага ЦК і СНК тэрміна сарваны, у выніку чаго на 20 ліпеня г. г. на радзе пунктаў Заготэарно (Жлобін, Смалянічы, Бышаў, Магілёў, Віцебск, Мёнск і інш.) заражанаасць зярна клішчом прымаз паражкаючы характар (пераход з першай у другую ступень заражанаасці), а таксама значная частка складаў да гэтага часу асталася непрадэзінфекаванай (з падлятаючых дэзінфекцыі 380 складаў прадэзінфекавана толькі 242).

Совет Народных Камісараў БССР асабліва адзначае неапатчальна драную работу, правадзімую на месцах па падрыхтоўцы і дэзінфекцыі свірнаў, токар тары і інвентару ў калгасах, соўгасах, калгасах і млыноў сельскагаспадарчага мукамола і расцэньвае таксама становішча, як вынік сагасупакоенаасці і няпоўнага разумення многімі раённымі арганізацыямі ўсёй нашай палітычнай і гаспадарчай важнасці рапняняў партыі і ўрада па пытаннях захаванаасці хлеба і падрыхтоўкі калгасаў, соўгасаў і калгасаў да влаты дзяржаве кандыцыйнага незаражанага клішчом зярна.

Совет Народных Камісараў БССР паставаўляе:

1. Прыняць да ведама заяву тт. Аверына (Віцебск) і Жарына (Мёнск), што дэзінфекцыя і падрыхтоўка калгасных і соўгасных свірнаў, токар, гумнаў, інвентару і тары ім будзе закончына поўнасцю да 25 ліпеня г. г.

Даручыць НКЗемляробства т. Каранеўскаму і Упаўнаважанаму НКСоўгасаў т. Жолудаву спецыяльна правесці выкананне гэтай заявы на Віцебоку і Мёнску і аб выкананні далажыць СНК не пазней 28 ліпеня г. г.

2. Абавязаць НКЗемляробства, Упаўнаважанага НКСоўгасаў, старшынёў горсаветаў і РВБ, ды-

ронтараў МТС, соўгаспрастаў, соўгасаў і калгасаў, раёнаўкалгасаў, асабдыкаў пунктаў Заготэарно і старшынёў праўдзеньнаў калгасаў безагаворачна выканаць раней дачыны дэзінфекцыі ЦК і СНК аб дэзінфекцыі і абеззаражванні складаў, свірнаў і зярна ад клішча і іншых свірнавых шкоднікаў з тым, каб поўнасцю работу закончыць не пазней 27 ліпеня гэтага года.

Патрабаваць ад старшынёў тт. советаў і РВБ тэлеграфна паведаміць СНК не пазней 30 ліпеня аб выкананні рапняня ЦК і СНК па падрыхтоўцы тэхнічнай базы Заготэарно, калгасаў і соўгасаў да павыжы і хавання хлеба ўраджаю 1935 года.

3. За зрыў мерапрыемстваў па падрыхтоўцы, дэзінфекцыі і абеззаражванні складаў, свірнаў, інвентару і тары па соўгасу «Самуэлава» — дырэктару соўгаса т. Лазоўскаму абвясціць суровую выжову і абавязаць яго на працягу 5 дзён правесці поўнасцю ўсе неабходныя мерапрыемствы па падрыхтоўцы базы ў соўгасе да прыёмкі хлеба. Даручыць дзяржаўнаму хлебаму інвентару т. Рагускаму да 26 ліпеня правесці і аб выкананні далажыць СНК.

4. Указаць старшынёў калгаса «Амратжэц», Менскага раёна, т. Кісялёву на недапушчальныя злісціны з яго боку да падрыхтоўкі калгаса па павыжы, хавання і зчыны дзяржаве добрадаснага зярна. Прапанаваць т. Кісялёву на працягу 3 дзён поўнасцю закончыць усе работы па падрыхтоўцы тэхнічнай базы ў калгасе і ў пісьмовым відзе паведаміць аб выкананні СНК не пазней 26 ліпеня.

5. За праўдзеньную злачынную бяздзейнасць у справе падрыхтоўкі складаў, дэзінфекцыі і асабдыка абеззаражванні зярна ад клішча на смалевіцкім і жлобінскім пунктах Заготэарно, што прывяло да пераходу зярна з першай у другую ступень заражанаасці клішчом, — загадчыка смалевіцкім пунктам Заготэарно т. Лазарчыка і якасніка т. Ляшкевіча і загадчыка жлобінскім пунктам Заготэарно т. Шумахера і якасніка т. Гаўрылава аддаць пад суд.

6. За дапушчэнне нядображаснай апрацоўкі складаў і зярна Заготэарно ў Гомелі, Магілёве, Віцебску і Бабруйску, што выклікала паўторныя апрацоўкі і лішчыя затраты дзяржаўных сродкаў і востра-дэфіцытных хімікатаў, — начальніка гомельскага аддзялення «ОИС» АСО Кузьміна аддаць пад суд; начальніка магілёўскага аддзялення «ОИС» т. Звездачкіну і начальніка віцебскага аддзялення т. Макееву абвясціць суровую вы-

жову, а начальніка бабруйскага аддзялення «ОИС» т. Сырыдовіч паставіць на ён.

Указаць начальніку Беларускай «ОИС» АСО т. Гембіцкаму на неадстатковае кіраванне «ОИС» срываў і правядзеньня дэзінфекцыі і абеззаражванні складаў і зярна ад клішча і іншых свірнавых шкоднікаў і абавязаць т. Гембіцкага безагаворачна выканаць план дэзінфекцыі складаў і газавы зярна на ўстаноўлены тэрміны.

7. Указаць Беларускай канторы Заготэарно тт. Нольде і Іванову на неадстаткова энергічныя мерапрыемствы і аператыўнасць у справе выканання дырэктыў ЦК і СНК па падрыхтоўцы тэхнічнай базы і дэзінфекцыі складаў і абеззаражванні зярна ад клішча.

Абавязаць тт. Нольде і Ірадова прыняць усе меры да безагаворачнага выканання праўдзеньных рапняня ЦК і СНК мерапрыемстваў за ўстаноўлены тэрмін.

8. Прапанаваць Упаўнаважанага СНК СССР па БССР — т. Турадкаму, Белзаготэарно — т. Іванову і Беларускай «ОИС» — т. Гембіцкаму не пазней 25 ліпеня расправаць і сітуацыю на месцы ілан практычных мерапрыемстваў на дзівень месца па абеззаражванні зярна ад клішча на складах і пунктах Заготэарно.

9. Адначасова з усім недапушчальным адносіны з боку раёў РВБ, асабліва ўдзёнскага (пункт у Негарольм), крупскага, менскага, заслаўскага, мейскаўскага і асіпаўскага РВБ да забеспячэння ва ўстаноўлены ЦК і СНК тэрміны скапчэння новага будаўніцтва зярна, — Совет Народных Камісараў катэгорычна астрабуе ад старшынёў указаных РВБ неадкладна прыняць рад практычных мер да поўнага скапчэння гэтага будаўніцтва на ўстаноўлены тэрмін — 25 ліпеня г. г. і на адным з пасаджэнняў ЭБАСО заслухаць паведамленні старшынёў гэтых РВБ аб скапчэнні будаўніцтва складаў.

Старшынёў Совета Народных Камісараў БССР

Н. ГАЛАДЗЕД.

Кіраўнік спраў Совета Народных Камісараў БССР

І. ЛУК'ЯНЧЫК.

20 ліпеня 1935 г.

г. Мінск

Нас увайшло чэцера беларускіх пісьменнікаў.

Вось ён. — з паніжэнні брытані, жывы Рамён Ралам.

Шчыра сазнаюся, у першую хвіліну мы оталі маўклівымі і крыху раагубленымі перад чалавекам, якога гэтак ведаем, якога бачым універсію.

Ён першым загаварыў.

Словы Рамёна Ралама перакладае яго жонка Марыя Паўлаўна. Рамён Ралам гаварыў, што ён дмадуе аб тым, што лічы ў часе свайго прыезду ён не здолеў перадаць свабоднае шчырае прывітанне Савецкай Беларусі і яе народу.

Рамён Ралам глядзеў на нас. — нашы вочы з захвапленнем сачылі за ім.

Некалькі слоў сказаў Клімковіч.

Словы яго гучаць задушевна, проста і ціха.

У гэты прыезд Рамён Ралам гэта была яго апошняя сустрэча з пісьменнікамі перад ад'ездам за граніцу.

...Шчаслівай дарогі Рамён Раламу... Шмат гадоў жыцця дарогаму вылікаму другу нашай радзімы... Ціха перакладае Марыя Паўлаўна словы Клімковіча.

Буоны вялікага чалавека дрознулі...

Так бывае з чалавекам у хвіліны найвялікшых яго адчуванняў.

Рамён Ралам, ласкава, яшчэ раз перадае праз нас прывітанне нашай вялікай радзіме.

АНАТОЛЬ ВОЛЬНЫ.

Аб катастрофе самалёта дальняга палёту

20 ліпеня пацярпеў катастрофу самалёт дальняга палёту канструкцыі і вытворчасці ЦАГІ. Катастрофа здбылася на вышыні 2500 метраў пры скорасці 295 кіламетраў, з прычыны моцнай вібрацыі ў часе выпрабавання самалёта.

Лётчык К. К. Папоў і інжынер ЦАГІ М. М. Егораў выратаваліся на парашутах. Электратэхнік тав. Птаў І. В. заг'яў.

За выключнае самаўзданне, праўдзенае пры катастрофе, ПВК СССР узнагародзіў орданам Чырвонай звязды лётчыка Пятра Канстанціна Канстанцінавіча інжынера Егорава Міхаіла Міхаілавіча.

Пахаванне загінуўшага пры катастрофе самалёта электратэхніка тав. Тітава Івана Васілевіча паставіла на кошт дзяржавы. Апрача таго Соўварком СССР паставіў выдць аднаразоваму дапамогам сям'і загінуўшага ў 10.000 руб. і вызначыў ён пераважную пенсію.

Аб ходзе праверкі партыйных дакументаў па Барысаўскай партарганізацыі

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Адзначаць, што выездам сакратара ЦК КП(б)Б тав. Валковіча і загадчыка аддзела кіруючых партыйных органаў ЦК тав. Рубінштэйна ўстаноўлена, што праверка партыйных дакументаў у радзе партарганізацыі Барысава праведзена фармальна. Райком не мабілізаваў актыўнасці і пільнасці партарганізацыі па выкрыццю жулікаў і прахадзімаў, скарыстоўваючых партбилет у кантроль-вольодных мэтах. Крытыка і самакрытыка, і на аснове гэтага

выкрыццё жулікаў і прахадзімаў, ашукваючых партыю, у момант праверкі была разгорнута з усім недастаткова. У выніку гэтага ў радзе пярвічных партарганізацый ужо пасля праверкі партыйных дакументаў былі ўскрыты чужыя партыі людзі, якія ў часе праверкі выяўлены не былі.

Выходзячы з таго, што кіраўніцтва Барысаўскага РВБ па-большавіцку зразумела і прызнала дапушчаныя ім памылкі пры праверцы партыйных дакументаў і ўзялося за іх выпраўленне, — абмежаванаца ўказаннем бюро РК на неабходнасць неажадана, па-большавіцку мабілізаваць партарганізацыю на выкрыццё ўсіх чужакоў і ашукваючых партыю. Алямаць праверку партдакументаў у наступных пярвічных партарганізацыях: «Пролетарская перамога», райсаюза, РВБ, завода «Комінтэрн», Заготжывёлы і фабрыкі «Бярэзіна».

у пісьме гаворыцца: «У мэтах прысцягнення падобных неаконых дзеянняў з боку Знешняй Манголіі, наш урад у выпадку неспрыняцця трох вышэй адзначаных патрабаванняў лічыць вельмі важным адвод усіх мангольскіх войск з Тамсык-Булака і з Усходняй граніцы наогул. Ён патрыбуе шчырага выканання гэтых патрабаванняў. Усе гэтыя патрабаванні лічацца самымі мінімальнымі. Для вырашэння гэтага пытання японская армія будзе дзейнічаць рашуча».

Тут указваюць на тое, што гэта пісьмо з'яўляе правакацыйным планам японскай ваеншчыны ў Манчжуріі і яе імгненне ва што-б там ні стала скарыстаць гэты індэціраваны ё-ж канфлікт для захвату мангольскай тэрыторыі.

ПАВЕДАМЛЕННЕ СА ЗНЕСНЯЙ МАНГОЛІІ

УЛАН-БАТОР, 17 ліпеня. (БЕЛТА). Паводле атрыманых тут вестак, старшыня мангольскай дэлегацыі па перагаворах аб ліквідацыі індэцэнту у Хал-хін Сумэ, Самбу уручыў 13 ліпеня члену манчжурскай дэлегацыі па канферэнцыі, начальніку паліт-аддзела міністэрства замежных спраў Манчжоу-Го Калжкі алка на патрабаванне, праўдзенае ўрадам Манчжоу-Го мангольскаму ўраду 4 ліпеня. Як вядома, 4 ліпеня манчжурскі ўрад і штаб квантунскай арміі патрабавалі аднабакова ўстаўлення сваіх прадастаўніцтваў «у зручных для сябе пунктах» на тэрыторыі Мангольскай народнай рэспублікі і пабудовы на тэрыторыі МНР уласнай тэлеграфнай лініі. Уручаны Самбу адказ зводзіцца да наступнага: мангольскі ўрад адзіна патрабаванне аб аднаба-

рым допуску прадстаўнікоў Манчжоу-Го і штаба квантунскай арміі для пастаяннага прабывання на тэрыторыі МНР і пабудове ім уласнай тэлеграфнай лініі для сувязі з манчжур'ямі. бо такоў затрастанне супярэчыць суверэнітэту і незалежнасці МНР.

УЛАН-БАТОР, 18 ліпеня. (БЕЛТА). У Улан-Баторы атрыманы пісьмо за подпісам упаўнаважанага квантунскай арміі на ст. Манчжур'я Сакураі, датаванае 10 ліпеня і перадавае мангольскай пагранічнай заставе 14 ліпеня.

Пісьмо Сакураі паўтарае ўжо вядомую японскую версію аб захваце японскіх тэлеграфнаў 23 чэрвеня пібыта на тэрыторыі Манчжоу-Го і прыводзіць тры вядомыя патрабаванні Манчжоу-Го ад 4 ліпеня. Услед за гэтым

Паводле атрыманых тут вестак, старшыня мангольскай дэлегацыі па перагаворах аб ліквідацыі індэцэнту у Хал-хін Сумэ, Самбу уручыў 13 ліпеня члену манчжурскай дэлегацыі па канферэнцыі, начальніку паліт-аддзела міністэрства замежных спраў Манчжоу-Го Калжкі алка на патрабаванне, праўдзенае ўрадам Манчжоу-Го мангольскаму ўраду 4 ліпеня. Як вядома, 4 ліпеня манчжурскі ўрад і штаб квантунскай арміі патрабавалі аднабакова ўстаўлення сваіх прадастаўніцтваў «у зручных для сябе пунктах» на тэрыторыі Мангольскай народнай рэспублікі і пабудовы на тэрыторыі МНР уласнай тэлеграфнай лініі. Уручаны Самбу адказ зводзіцца да наступнага: мангольскі ўрад адзіна патрабаванне аб аднаба-

Паводле атрыманых тут вестак, старшыня мангольскай дэлегацыі па перагаворах аб ліквідацыі індэцэнту у Хал-хін Сумэ, Самбу уручыў 13 ліпеня члену манчжурскай дэлегацыі па канферэнцыі, начальніку паліт-аддзела міністэрства замежных спраў Манчжоу-Го Калжкі алка на патрабаванне, праўдзенае ўрадам Манчжоу-Го мангольскаму ўраду 4 ліпеня. Як вядома, 4 ліпеня манчжурскі ўрад і штаб квантунскай арміі патрабавалі аднабакова ўстаўлення сваіх прадастаўніцтваў «у зручных для сябе пунктах» на тэрыторыі Мангольскай народнай рэспублікі і пабудовы на тэрыторыі МНР уласнай тэлеграфнай лініі. Уручаны Самбу адказ зводзіцца да наступнага: мангольскі ўрад адзіна патрабаванне аб аднаба-

Паводле атрыманых тут вестак, старшыня мангольскай дэлегацыі па перагаворах аб ліквідацыі індэцэнту у Хал-хін Сумэ, Самбу уручыў 13 ліпеня члену манчжурскай дэлегацыі па канферэнцыі, начальніку паліт-аддзела міністэрства замежных спраў Манчжоу-Го Калжкі алка на патрабаванне, праўдзенае ўрадам Манчжоу-Го мангольскаму ўраду 4 ліпеня. Як вядома, 4 ліпеня манчжурскі ўрад і штаб квантунскай арміі патрабавалі аднабакова ўстаўлення сваіх прадастаўніцтваў «у зручных для сябе пунктах» на тэрыторыі Мангольскай народнай рэспублікі і пабудовы на тэрыторыі МНР уласнай тэлеграфнай лініі. Уручаны Самбу адказ зводзіцца да наступнага: мангольскі ўрад адзіна патрабаванне аб аднаба-

ПАСТАНОВЫ НАРКАМЗЕМА СССР І СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАГА АДДЗЕЛА ЦК ВКП(б) АБ ПАРУШЭННЯХ ПРЫКЛАДНАГА СТАТУТА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ АРЦЕЛІ

Аб незаконным зняцці старшыні калгаса „Победа“ у Ярцэўскім раёне, Заходняй вобласці

Уставамі на падставе ціснення сельскагаспадарчых аддзела ЦК старшыні калгаса «Победа» і правяркі гэтага кісяма на месца, што інструктар райкома ВКП(б) Раманенка і інструктар райвыканкома Ярцэўскага раёна Жэброў у парадку выдання асабістых рахункаў Раманенка са старшынёй калгаса, антрафаваўшым брата Раманенка — члена калгаса — на 5 працэнтаў — самавольна знялі супроць волі агульнага схода членаў калгаса з работы старшыні калгаса «Победа» Кавалёва, працаваўшага на пасту старшыні на працягу 4 год, і кіравалі замест Кавалёва Кухарова, істотна ў калгас толькі вясной 1935 года.

Уставамі, што падобны факт меў месца ў раёне ў рэзультате таго, што Ярцэўскі райком камітэт ВКП(б) не арганізаваў належнага кіравання калгасам і не змяшчаў на правядзенне ў жніўні Прыкладнага статута сельскагаспадарчай арцелі. Старшыня калгаса «Победа» Кавалёў быў зняты самавольна інструктарам райкома ВКП(б) і райвыканкома 25 чэрвеня, а райком партыі 7 ліпеня на даклад старшыні сельсавета Платана і інструктара райвыканкома Жэброва праштэманавы без уласнай правяркі незаконным дзеянні гэтых работнікаў, нават не выклікаўшым знятага старшыню калгаса на паседжанне бюро райкома ВКП(б).

У сувязі з гэтым Наркамзём СССР і сельскагаспадарчы аддзел ЦК ВКП(б) паставілі:

1. Абавязаць сакратара Ярцэўскага райкома ВКП(б) тав. Янаўска адміністрацыю сваёй паставы ад 7 ліпеня, неадкладна асабіста выехаць у калгас «Победа», рэстаўляваць на агульным сходзе калгасніцкую неадкладны дзейнасць Раманенка і Жэброва і адказаць Кавалёва на рабоче старшыні калгаса.

2. Справа аб неадпаведнасці, фактычна абароненым кіраванні калгасамі з боку Ярцэўскага райкома ВКП(б) перадаць на разгляд заходняга аблкома ВКП(б).

3. Перадаць на вырашэнне заходняга аблкома ВКП(б) і аблвыканкома пытанне аб магчымасці астаўлення ў партыі інструктара райкома ВКП(б) Раманенка ў сувязі са скажываннем ім сваёй службовага стаўлення ў асабістых метках, а таксама пытанне аб стварэнні буржуазных дзейнасці Жэброва і Платана.

II.

Аб узманні варашылаўскім гарадскім саветам Паўночна-Каўказскага края арэнднай платы за зямлю з

публічных раскрасах калгаснай зямлі — прадуктаў і сродкаў

наасобнымі работнікамі і груба паручылім прадуктаў і сродкаў Прыкладнага статута сельскагаспадарчай арцелі парадка расходвання сродкаў калгаса.

4. Праблема праштэманаванага краі раскрасаваў сродкаў аб расходванні прадуктаў і сродкаў калгаса «Вторая пятилетка» райкомі арганізацыямі і наасобнымі работнікамі, прынятыя да найстражэйшай адказнасці асобных неадпаведнаўшым даўшым калгасу «Вторая пятилетка» і спаліць з іх даўгі ў калгасе калгас.

IV.

Аб невыкананні Будзёнаўскім РВК і Марыупальскім горсаветам, Данецкай вобласці укладзеных на іх урадам абавязкаў па рэгістрацыі статута сельскагаспадарчай арцелі

Наркамзём СССР і сельскагаспадарчы аддзел ЦК ВКП(б) устанавілі, што:

1. Марыупальскі горсавет (старшыня тав. Раманюк) і Будзёнаўскі РВК (старшыня тав. Паліноў) да 28 чэрвеня 1935 года не рэгістравалі і не зарэгістравалі ні аднаго статута сельскагаспадарчай арцелі.

2. Прадстаўлены на разгляд і рэвізію статута сельскагаспадарчай арцелі ў Будзёнаўскі РВК — 7, а ў Марыупальскі горсавет — 13, ліжкі ў канцэлярыі зямельна аддзела ЦК ВКП(б) паставілі:

1. Прадстаўлены на разгляд і рэвізію статута сельскагаспадарчай арцелі ў Будзёнаўскі РВК горсавет не падарваў і не быў рэстаўляваны дэпутатамі ў іх абласных парламентах Прыкладнага статута ЦК ВКП(б) і статута арцелі «Колхоз» і «Победа».

2. Будзёнаўскі РВК і Марыупальскі горсавет не падарвалі і не рэстаўлявалі ўстаўленых на разгляд і рэвізію статута сельскагаспадарчай арцелі ў Будзёнаўскі РВК ад 0,40 да 0,80 гектара, што з'яўляецца грубавым парушэннем Прыкладнага статута і статута арцелі ія Сталіна, Марыупальскага раёна, райкомі арганізацыям і аблвыканкомі ўстаўленых у 0,25 гектара, не кіравалі на тэрыторыі, што кіравалі СНК УССР і ЦК ВКП(б) у дачыненні стварэння зоны вакол горада Марыупаля, у якой размяшчалася калгас, размер прыкладнага ўстаўленых у 0,30 да 0,80 гектара.

Наркамзём СССР і сельскагаспадарчы аддзел ЦК ВКП(б) паставілі:

1. Матэрыялы аб абавязнасці ў справе правядзення ў жніўні статута сельскагаспадарчай арцелі будзёнаўскага раёнага выканаўчага камітэта і райкома ВКП(б) і Марыупальскага горсавета і райкома ВКП(б) перадаць на разгляд Данецкага аблвыканкома і аблкома ВКП(б) для прыняцця адпаведных адказаў.

2. Прадстаўлены Будзёнаўскаму райвыканкому і Марыупальскаму горсавету адпаведныя рэстаўляваць статуты сельскагаспадарчай арцелі.

3. Прадстаўлены Будзёнаўскаму райвыканкому і Марыупальскаму горсавету адпаведна рэстаўляваць статуты сельскагаспадарчай арцелі.

4. Рэзультаты гэтых і разна

гасаў разглядаць на паседжанні прайсёўшым райвыканкомам, як гэтыя праблемы.

гаспадарчай арцелі

4. Уставамі горкаўскаму краі тав. Паліноў і бр. сельскагаспадарчым аддзелам ЦК ВКП(б) — тав. Паліноў на тэрыторыі будзёнаўскага раёна сведчыць аб адсутнасці з іх абласных парламентаў і абласных парламентаў.

VI.

Аб незаконным выданні сваёй асобай паставы па статуту ульянаўскім гарком ВКП(б) Куйбышэўскага края

Уставамі, што ульянаўскі гарком ВКП(б) (сакратар тав. Белоў) замест аператыўнай работы па правядзенні ў жніўні адбранай Наркамзём СССР і сельскагаспадарчым аддзелам ЦК ВКП(б) паставы Куйбышэўскага крайвыканкома і райкома ВКП(б) ад 23 мая, прыняў сваю асобую паставу аб размерох прысвабодных участкаў.

У гэтай паставе сакраб ВКП(б) уставаў у межах раёна розныя размерох прысвабодных участкаў для наасобных калгасоў, прытым такіх, якіх адрашнівалі ад зацверджаных ліні раёна, а таксама уставаў свае асобныя тэрыторыі выдаты дзяржаўных актў на бестэрміновае вырышэнне адпаведна, якіх адрашнівалі ад зацверджаных.

У сувязі з гэтым Наркамзём СССР і сельскагаспадарчы аддзел ЦК ВКП(б) паставілі:

1. Прадстаўлены Куйбышэўскаму крайкому ВКП(б) неадкладна адказаць паставою ульянаўскага гаркома ВКП(б) ад 23 мая.

2. Рэстаўляваць ульянаўскаму гаркому ВКП(б), што яму не даю права выдаваць сваіх асобых законаў аб размерох прысвабодных участкаў і аб тэрыторыях выдаты дзяржаўных актў, а што абавязак гаркома адрашніваць у забеспячэнні дакладнага правядзення ў жніўні прыкладнага статута сельскагаспадарчай арцелі і паставы Куйбышэўскага крайвыканкома і райкома ВКП(б) ад 23 мая, адбываега Наркамзём СССР і сельскагаспадарчым аддзелам ЦК ВКП(б).

VII.

Па справаздачнаму дакладу загадчына сельскагаспадарчага аддзела Орэнбургскага аблкома ВКП(б)

Уставамі, што сельскагаспадарчы аддзел Орэнбургскага аблкома ВКП(б) і абласное зямельнае ўпраўленне не арганізавалі ітудзевалі правяркі прынятых калгасамі статутаў і работы райкомі і райвыканкомі на кіраванні калгасамі ў справе прымянення статутаў.

У рэзультате гэтых і разна



Совецкія танцоры ў Лондане. На прыведзеным у Лондане міжнародным фестывалі народнага танца беларускімі поспехам карыстаўся совецкія танцоры. НА ЗДЫМКУ: групе совецкіх танцораў у Лондане.

Фота Савофота.

Вечарынка

Вечарынка ў калгасе,
У «Чырвоным аратаю», —
Прышлі Сябікі, Пецькі, Васі,
Прышлі Ясі, Стасі, Касі,
І гармонік грае, грае.

Прышлі з поля, з гаспадаркі,
Клуб заפוіўшы да краю,
Брыгадзіры і даяры,
Брыгадзіркі і свінаркі.
А гармонік грае, грае.

Ходзіць хадзіць гаспадыні —
Маладая і старая, —
Зіна півча штось Мажыно,
А Мажына півча Зіна.
А гармонік грае, грае.

Закаціўшы ў першай пары
Яна — Манька, Юра — Раю,
Дуюць дыхту, дуюць жару,
«Сербіянку», «Польку» ішараю.
А гармонік грае, грае.

За сталом ідзе баседа
Аб жыцці, аб ураджаі;

Не суседка да суседзі;
Хто не снедаў, тут даснедаў...
А гармонік грае, грае.

Ночка скомліць, сонца ўсходзіць,
І дамоў было-б пара ім,
А сцягаць яшчэ не годзе,
Яшчэ танец на расходзе!
А гармонік грае, грае.

Во я начлежнікі з начлету,
Як-бы хто ім там нараіў,
Закаціўшы з разбегу
І павілі у сок шарэгай,
А гармонік грае, грае.

Веселіся, ганарыся,
Мой «Чырвоны аратаю»!
Свірка плавае у кісе,
У шаўку скача Марыся.
І гармонік грае, грае.

ЯНКА КУПАЛА.

Лаўра, Аршчышчына,
чэрвень 1935.

Як адпачываюць рабочыя бабруйскага лесакамбіната

БАБРУЙСК. (Фот. «Звязна»). Бабруйскі лесакамбінат, не ў прыклад нікому гадам, добра арганізавана адпачываць сваіх работнікаў.

Пры самым камбінате абсталяваны парк культуры і адпачывання. У парку ёсць сцена, на якой сістэматычна ставяцца тэатральныя паставы і аб'явілі рэжысёраў кінофільмаў. Ёсць у парку чыталня, буфет, пляцоўка для талцаў, фізкультурна-гародок. У розных будках саду раскінуты самыя забавныя атракцыёны.

Ударна ў вытворчасці. Там-жа створан добры піонерскі лагер. У прыгожым месцы пабудаван мініяцюрны гарадок: 72 домікі на 4 чалавекі кожных стаяць аб'явілі роўных ліней, упрыгожаных кветкамі і вяткамі. У гэтым лагера адпачывае 230 дашчой рабочых лесакамбіната.

Там-жа створан добры піонерскі лагер. У прыгожым месцы пабудаван мініяцюрны гарадок: 72 домікі на 4 чалавекі кожных стаяць аб'явілі роўных ліней, упрыгожаных кветкамі і вяткамі. У гэтым лагера адпачывае 230 дашчой рабочых лесакамбіната.

У агульных дамах адпачывання адпачывае 224 рабочых камбіната, на курортах адпачывае 56 чалавек. Лепшыя ўдзяліны-вынаходы старэй надраіні — Райкі, Фіронаў, Барадзіноў — зарэкаваны.

Жулікі з Белкаапсаюза

Кожны — прымае другі на пра. На б'ютам скарочацца. Дрошную прымае сапраўды не так з'яка перамагчы, асабліва каля яна авагодвае чалавекам са слабай волі. Пацігне, скажам, інакша чалавек да кіліма «жывительной влуги» і тады патрабуецца шмат намаганняў каб тота лішчаснага вылучыць.

Бываюць і іншыя прыкметы. Пацігне, скажам, змага «кааператара» з шырокім багатырскім размахам да кааперацыйных паліц і тады прымае стрыміць — ачыніць будзе іх безупынна, усё, што сядзі хочацца, будзе браць. У гэце на прыкметы асацыяцыя кааператывна і сваб.

— Я не чы-б'юцца, а сваб сядзі, — зашчыма такі з'яўшчы «кааператар». Ён падобны на выдую свінню, жая, спушчыны ў дзяржаўны агарод, так прыкметкае таі, што потым адвучыць можа толькі працяжнай ізаляцыяй.

Всё работнікі ў Белкаапсаюзе, зьяя велікі падобны на такіх свінней. Прыкметы яны да дармовых пашіро. Дымаць бесперапынна, і ў дыме хаваюць свае грахі.

Матчына, гэтай прыкметы і не было-б, казі-б людзі ведалі, што за пашірошы плаціць треба з уласнай кішэні. Але тут так не ведаюць. На што выдаткоўваць з уласнай кішэні, казі дзяржаўная ёсць — даставілі актў і раскладваеця. Так, у 1934 г. прэзідыум Белкаапсаюза пракуроры 10.000 рублёў кааперацыйных грошай, а за 6 месіцаў 1935 г. — 2.769 рублёў.

— Абрам Ефімавіч, заробітку першасортнага «жуката» загадаеце?

Уставамі і шчыры Коган (загадчык сакратарыята Белкаапсаюза) надзяліў пашіросамі ўсё члені прэзідыума Белкаапсаюза, не адмаўляючы безумоўна і сабе, сваім прыкметам і знаёмым. А разлік? У бухгалтарскіх кнігах адкрыт спецыяльны рахунак — «натуральное довольствие». Цяжкая зразумець бухгалтарскія спрытрасці і спецыфічныя тэрыторы. Але гэтым ясна адно: за 1934 год па гэтаму рахунку выдаткавана 16.000 рублёў, з іх: 10.000 рублёў на пашірошы, 1.350 руб. на рамонт прыватнага дома і набыццё абстаноўкі для дачы старшыні Белкаапсаюза і т. д.

Пералік незаконных выдаткаў гэтым не вычэрпваецца. «Тайні» галоўнага бухгалтара Е-

рублёў. Толькі на незаконнае вышнненне отавае перавышчанае 36.411 рублёў, на гонавую гонаму за поўгода перавышчанае 12.140 рублёў. Шчырыя лішчы Белкаапсаюза па «прыкметы» і шыдаючы, раскідваюць дзяржаўныя грошы. Намочніку старшыні Белкаапсаюза зацверджана, што на тэрыторыі сеткі, стаўка і 25 рублёў. Але што для разнашчытых кааператараў 350 рублёў — і прэзідыум Белкаапсаюза пашірошы вышчываць яму 450 руб. загадчыку сектара ўліку зьяя 350 руб. вышчываюць 600 руб. жывіцельнаму замест 276 руб. — 400 руб. і т. д.

«Чулка» кіраўнікі ў Белкаапсаюзе. Яны раздалі тэкаме 30.000 руб. прамій, прытым за атрымання прамій гэтым неабавязкова выдатна работа. Восем вышчлі 400 руб. дырэктару сядкай базы Чулаку, зьяяга пашіро былі вышчываны зняць за поўнаразвал работы. Або вось гэтакі з пухавіцкім рабскаўскага. Два разы праміравалі так зьяячыка гонаўшым аддзелам, бутлычара, асобным работнікам. А што аказалася? Праміравалі рабскаўскага. Па ўсёй сістэме гэты рабскаўскага займае першае месца на растратах (растратава 119.000 руб.).

Тавік зьяяюць пашірошы.

Прыкметы, вельмі, у Белкаапсаюзе раскідваюць грошы на вышчыванні ўжо нам Коган тав прыкметы запусцаць сваю брукіну яму ў кааперацыйную касу, што яму надакучыла дармовае харчаванне ў белкаапсаўскай атракцыяна, ён разам са сваімі праміравалі — нем. адпачываючы гаспадарчага кіраўніцтва Ша-Атукі і яшчыкі наведваў растратакі, браў афіцыйныя рахункі, а наваўтра сабутыльшчы Ша-Атукі наклаўшы рэзолюцыю — «шчырыя». Такіх рахункаў адпачывае больш як на 2.000 руб.

Словам, свінні ў Белкаапсаюзе сапраўды прапавітыя, дзень і шчыры адпачываюць дзяржаўную кішэню.

Удзялівы Коган пашіроў у белкаапсаўскай скарніца з Белкаапсаюза, апрамаўшы перах зьяяшчым 400 рублёў на... лжачны.

Сакратар парткома Коган ведае аб усёх гэтых адпачываючых, а зьяяшчым наўчыць.

Няма оумнення, што Камісія Партыйнага Кантроля заслужана гонарыць на свінных адпачываючых.

2. Справу аб недарнаватых тым, абрымаў абрымаўшым краў-ніцтва калгасамі а боку Ураўненнага райкома ВКП(б) перадаць на разгляд вышэйшага абкома ВКП(б).

3. Перадаць на вырашэнне адом-нага абкома ВКП(б) і абласнага камітэта аб мяжынах астаўлення ў партыі інструктара райкома ВКП(б) Раманенка і сувязі са скажываным ім скаржы службовага становішча ў асабных матах, а таксама пытанне аб асваенні су-правадзонах дзяржаўнага Жаброніма і Платавіна.

II. Аб уз'яванні варашылаўскім гарадскім саветам Паўночна-Каўказскага края арэнднай платы за зямлю з калгаса імя Сталіна

Устанавіць, на аснове фактаў, вы-дзеленых інструктарам сельскагаспа-дарчага аддзела ЦК т.а. Брухашо-ва, што варашылаўскі савет Паў-ночна-Каўказскага края на працягу годаў бора в калгаса імя Сталіна, зямлі якага размершчым ве-за горадам, арэндную плату, размер якой на 1933 год выважыў у 66.380 руб. 91 кап. за 3.400 гек-тараў зямлі.

Устанавіць, што уз'яманне з калгаса арэнднай платы за карыстание зямлі а'яўляецца апа-чыным парушэннем законаў савец-кай дзяржавы і Прыкладнага ста-тута сельскагаспадарчай арэды. Наркамзём СССР і сельскагаспадар-чы аддзел ЦК ВКП(б) паставілі:

1. Адмяніць супрацьчае паліты-ку партыі і законаў абароніць уд-ля ўз'яманне варашылаўскім гора-дскім саветам арэнднай платы з калгаса імя Сталіна за арэндуваемаму калгасам а зямлі і абавязваць варашылаўскі са-вет:
- а) замацаваць зямлю, абымаючым калгасам імя Сталіна, у вечнае дзяр-жаўнае ўласнасць;
- б) вярнуць калгасу імя Сталіна атрыманыя з яго грошы за арэнду зямлі ў 1934 і 1935 гадах.
2. Прайсці пракурора рэспублікі прызначыць да адназначнага асоб, не-пасрэдна вінаватых у апачыным парушэнні асноўных законаў савец-кай дзяржавы.

III. Аб раскраданні сродкаў калгаса „Вторая пятилетка“, Камышынскага раёна, Сталінградскага края, раённымі дзяржаўнымі арганізацыямі

Устанавіць на аснове пісьма ЦК сельскагаспадарчым аддзелам ЦК ВКП(б) старшынэ калгаса „Вторая пятилетка“ Штратына і прыкладзе-ных да гэтага пісьма дакументаў, што калгасу „Вторая пятилетка“, Камышынскага раёна, Сталінград-скага края, у сучасны момант ві-наваты звыш 40 тыс. руб. наступным арганізацыям: Камышынскі райвыкан-ком, горадскі, райскаб, горад, трак-тарны тэхнікум, Кагаўскай МТС, работнікі ровных уставаў, пракура-тура.

Наркамзём СССР і сельскагаспа-дарчы аддзел ЦК ВКП(б) паставілі:

1. Перадаць у Сталінградскі край-выканком і крайком ВКП(б) справу аб бізнейнасці старшынэ Камы-шынскага райвыканкома Сароўна і

ад 0,40 да 0,80 гектара, што а-д 0,70 гектара, афармлена і пра-данага статута; у статуте арэды імя Сталіна, Марыупальскага раёна, размер прысвабоднага ўчастка на-значыў у 0,25 гектара, не гледзячы на тое, што паставіла СНК УССР і ЦК ВКП(б) у дзе-нісаванай вольнае выкарыстання вольнае выкарыстання арэды Марыупальскага раёна, размер пры-свабоднага ўчастка ўстаноўлен ад 0,30 да 0,60 гектара.

Наркамзём СССР і сельскагаспа-дарчы аддзел ЦК ВКП(б) паставілі:

1. Матэрыялы аб бізнейнасці ў справе правядзення ў жонкі ста-тута сельскагаспадарчай арэды бу-дэ-нага раёнага выканавчага ра-мітэта і райкома ВКП(б) і Мары-упальскага горадскага і райкома ВКП(б) перадаць на разгляд Дзяржаўнага аб-ласнага ўчастка ўстаноўлен ад 0,30 да 0,60 гектара.

Наркамзём СССР і сельскагаспа-дарчы аддзел ЦК ВКП(б) паставілі:

2. Перадаць Будзёнаўскаму райвыканкому і Марыупальскаму горадскому аддзелу рэгістрацыя ста-тута калгаса „Красный пахарь“ на Будзёнаўскаму раёну і калгаса імя Сталіна—на Марыупальскаму раёну.

IV. Аб парушэннях устаноўле-нага парадку рэгістрацыі калгасных статутаў і раз-гляду скаржы на выню-чэнне з калгасаў па Гор-гаўскаму краю

Наркамзём СССР і сельскагаспа-дарчы аддзел ЦК ВКП(б) устанаві-лі, што:

1. У Шчыўскай, Фамінскай і Валдскім раёнах разгляд і рэгістра-цыя статутаў, прыдзеленых кал-гасам, ускладнена на райах і не ствараючы пры райвыканкоўх ка-місій, не гледзячы на тое, што гэты абавязок Прыкладным статутам уо-кладзены на райвыканкомы.

2. У Галіцкім, Бойшы-Болдзі-нскім і Ураўненнага раёнах скар-жаў на няправільнае выключэнне з калгасаў рэзідэнцыя не прызіўнай райвыканкомы, як гэта ўстаноўлена Прыкладным статутам, а раённымі апачыным аддзеламі (Галіцкі, Бойшы-Болдзінскі раёны) ці спе-цыяльна створанымі камісіямі пры райах (Ураўненнага раён), працяг гэты камісія не толькі разглядае скар-жу на няправільнае выключэнне з кал-гасаў, але і выносіць калгаснікам выносы, выключэнне калгаснікаў з сярэнь з калгасаў.

Наркамзём СССР і сельскагаспа-дарчы аддзел ЦК ВКП(б) паставілі:

1. Адмяніць, як незаконна, рэгі-страцыя статутаў калгасаў у Шчыў-скай, Фамінскай і Валдскім раё-нах, зробленую камісіямі пры рай-выканкомах, і прапавязваць райна-каймам пералічаных раёнаў зноў разгледзець і зарэгістраваць ста-туты калгасаў на пастаўленні прызі-ўнага.

2. Прызначыць ўраўненнаму рай-выканкому неадкладна рэспублікі камісію на разгляд скаржы на вы-ключэнне з калгасаў, пры райах і адмяніць усе не рацывыя раззе-дывы на засаджэнні прызіўнага скар-жы на выключэнне з калгасаў з выклікам скаржнікаў.

3. Прапавязваць райвыканкомам Галіцкага і Бойшы-Болдзінскага раёнаў адмяніць паставы райа на скаржы на няправільнае выключе-нне з калгасаў і ў далейшым скар-жы на выключэнне з калгасаў і раз-глядзець і зарэгістраваць ста-туты калгасаў на пастаўленні прызі-ўнага.

применения статута сельскагаспа-дарчай арэды і паставы рай-выканкома ВКП(б) ад 23 мая, адобранага Наркамзёмом СССР і сельскагаспа-дарчым аддзелам ЦК ВКП(б).

V. Па справах дакладу загадчыка сельскагаспа-дарчага аддзела Орэнбург-скага абкома ВКП(б)

Устанавіць, што сельскагаспадар-чы аддзел Орэнбургскага абкома ВКП(б) і абласное земельнае Упраў-ленне не арганізавалі штодзённае аб-рабленне прынятых калгасамі ста-тутаў і работы крайкомы і райвыкан-комам на кіраўніцтва калгасамі ў справе прыняцця статутаў.

У выніку гэтага ў рэды кал-гасаў вобласці ёсць незаконным сярэнь к змяненню размеру пры-свабоднага ўчастка.

Дзяржаўны дэпартамент ўсесаза-нага с'яды калгаснікаў-ударнікаў паве-даміў і сваіх пісьмах сельскаадзе-лу ЦК:

Тав. Душын А. А. з калгаса „Труд“, Саротынскага раёна, — што размер прысвабоднага зямлі ў іх калгасе ўстаноўлены 0,25 гектара для кожнага двара замест ад 0,10 да 1 гектара.

Тав. Хмыль І. Ф. з калгаса імя Ульянава, Будзёнаўскага раёна, паведаміў, што размер прысвабодна-га ўчастка ў іх калгасе ўстаноўлены 0,35 гектара на кожнага двара, замест ад 0,25 да 0,60 гектара;

Тав. Валубова В. К. з калгаса „Маяк Ильича“, Троицкага раёна, паведаміў, што ў іх калгасе рэды-р прысвабоднага ўчастка ўстаноўлены 0,50 гектара для кожнага двара, за-мест ад 0,50 да 1 гектара;

Тав. Гарбуноў Ф. Ф. з калгаса імя Ильича, Тамлінскага раёна, паведа-міў, што ў іх калгасе размер пры-свабоднага зямлі ўстаноўлены 0,50 гек-тара для кожнага двара, замест ад 0,30 да 1 гектара.

Помач з гэтымі сельскагаспадар-чы аддзел абкома ВКП(б) у справе абласнаму земельнаму Упраўленню і сельскагаспадарчаму аддзелу аб-кома ВКП(б) не мог прадставіць ніякага таумачоння та-му факту, што па раду раёнаў воб-ласці адбылося ў першым квартале змяненне ліку калгасных двараў (спрычына: на Беларускаму, Троицкаму і Капырынскаму раё-нах).

Наркамзём СССР і сельскагаспа-дарчы аддзел ЦК ВКП(б) у сувязі з гэтым пранавязваць оренбургскаму абласнаму земельнаму Упраўленню і сельскагаспадарчаму аддзелу аб-кома ВКП(б):

1. У двухдзядны тэрмін правесці, які размер прысвабоднага зям-лі занісан у зарэгістраваных ста-тутах і адмяніць рэгістрацыя ста-тутаў, дзе ўстаноўлены звышнаныя нормы прысвабоднага зямлі супроць апачынага для адназначнага ра-ёнаў вобласці.

2. У месачны тэрмін правесці прычыны скарачэння ліку калгас-ных двараў з выдзелам непраданага ў калгасы Беларускага, Троицкага і Капырынскага раёнаў і аб прыня-тых Мерах на паліпшыню кіраўніч-тва калгасамі к і перадаць далейшы сельскагаспадарчаму аддзелу ЦК і Наркамзёму СССР.

Нам. народнага камісарэ зем-лі і раённага А. МУРАЛАУ.
Зав. сельскагаспадарчым адде-лам ЦК ВКП(б) Я. ЯКАУЛЕУ.

Як адпачываюць рабочыя бабруйскага лесакаміна

БАБРУЙСК. (Нап. „Звязда“). Ударнікаў вытворчасці. Бабруйскага лесакаміна, не ў прыкладу шматлікім горад, добра ар-ганізавану адпачынак сваіх рабо-чых.

Пры самым камінаце аблета аб-сталяваны парк культуры і адпа-чынку. У цэнтры ёсць сярна, на якой сістэматычна ставіцца тэат-ральны пастаюўні або дэмайт-руюцца кінофильны. Ёсць у парк-у чыталыня, буфет, пляцоўка для танцаў, фізкультуры гар-родок. У ровных кутках саду рас-кінуты самыя забавныя атрацы-бы. Тут-жа абсталявана дзіця-чая пляцоўка на 120 дзяцей.

Ва ўрочышчы „Лявкі“ ў пры-гожым сасновым лесе адкрыт ад-назначны дом адпачынку, праз які прапушчана ўжо 120 летных

Там-жа створан добры піонерскі лагер. У прыгожым месцы пабу-дзван мініятуры гарадок: 72 до-мікі на 4 чалавекі кожны стаіць абалал роўных лінеяк, упрыгожа-ных кветкамі і вазамі. У гэтым ла-гэры адпачывае 230 дзяцей рабо-чых лесакаміна.

У агульных дамах адпачынку адпачывае 224 рабочых камбіна-та, на курортах лчычыся 56 ча-лавец. Летнія ўдарнікі-вынаход-цы старыя кадравікі—Рабын, Фі-ронаў, Баракініні — зараз знахо-дзіцца ў летнім сапаторы кур-орта Сочы — „Красная Москва“.

Гэта зроблена за палову летня-га сезона. Упералдзе яшчэ большыя справы.

П. ЧЫКУН.

адпачываюць безжоўна і сабе, сваім прыяцелямі і звышым. А рады? У бухгалтарскіх кнігах адкрыт спецыяльны рахунак — „натуральное довольствие“. Цяж-ка выражэнне бухгалтарскія пра-журасці і спецыфічныя тэрміны. Але высім ясна адно: за 1934 год на гэтаму рахунку выдаткавана 16.000 рублёў, з іх: 10.000 руб-лёў на напіросы, 1.350 руб. на рамонт прыватнага дома і набыч-нё абстаноўкі для дачы старшынэ Беларускага і т. д.

Пералік незаконных выдаткаў гэтым не вычерываюцца. „Тайні-кі“ галоўнага бухгалтара Кураў-дана захоўваюць шмат звычай-ных сараў.

У 1934 г. адміністрацыйна-кі-раўнічыя расходы перавысілі за-преджаны капіталы на 104.406

Словам, сапінні ў Беларускае сапраўды пратывіты, дзень і поч-апутошываюць дзяржаўную кіта-ню.

Увэртывы Каган пасля ўжо беспыкарапа скарыцца з Белар-ускага, атрымаўшы перада выд-авакнем 400 рублёў на... лчычыня.

Сакратар парткома Каган ведае аб усіх готыя адназначна, але сарыма наўчыць.

Няма сумнення, што Камісія Партыйнага Кантроля заслужыла ўдарыць па сваіх рымах Белар-ускагаўскіх працёў, што таа раз'юшыліся і нахабны абкрада-юць пад прыкрыццём партбюлета дзяржаўныя грошы.

Р. ДОДЗІН.
Н. КУМКО.

САДАВОД РУТКОУСКІ І ЯГО ВОПЫТЫ

У Рагачове на Савецкай вуліцы стаіць ужо не новы, але адурач-ны, чысты дом. Пазванілі. Сустрэ-каюць Анна Іванаўна і Владзімір Юр'евіч Руткоўскі. Невялікія два пакеі заложаны вазонамі. Багата крапа вярных і фінікавых цалы латона пералатаецца над століку. Расіны дзікіх субтропі-каў знайшлі гасцінны прытулак на Беларусі. Праз вольны ўрыво-ца вецер і палымавы востры ўдзіч-на палаяецца над нашымі галова-мі. Руткоўскі не раіць тут доўга затрымавацца і сляпшыць паказаць больш важнае. Цяж у новазікі са-док. Саду толькі чверць гектара. Але тут сабрана рознастайная флора і савецкіх, і амерыканскіх, і японскіх субтропікаў.

Владзімір Юр'евіч Руткоўскі трыццаць гадоў назад з Крыма вы-вез саджанцы вінаграду. Ён быў раіўны правесці вольны аклімат-вацый гэтай паўднёвай расліны на Беларусі. Саджанцы „Шэлі белая“ добра прараслі ў новых умовах і сталі даваць плады—сакавіты буй-ны вінаград. Удалы пачатак заа-воўці Руткоўскага і колькасць на-саджэнняў стала павялічвацца. За-раз у садзе восем сартоў вінагра-ду — „шэлі белая“, „надален-анжэвін“, „дыман-граубе“, „мус-кат“, „шэлі ружовал“, „нале-гра“ і „Лізія“.

Аналь палота саду занята віна-прадам. Добры, кватэлівы догляд дапамог звычайна расліне знайсці но-вую радзіму за тысячы кілометраў на поўнач ад сваёй былых радзі-ны. Вінаград у садзе Руткоўскага расце буйны, да двух метраў за-выш, вырастаюць сярбы. Яны, праўда, прыму падраваюцца, каб больш сараў аставацца для пладоў. І таму вінаград расце буйны — кісі жо дасягаюць ва-гі поўнага кожнага.

Владзімір Юр'евіч ахвотна рас-казвае аб тым, як была выгадава-на новая на Беларусі культура.

— Нічога асаблівага няма. Тре-ба толькі стварыць належныя ўмо-вы. На я работа? Зямля, вярна суперфасфата, селітры і звычай-нага кампосту, я перасыпаў пяс-ком. Пясак патрэбен, каб зямля была пружкая і цёплая. На ўста-учаючы не павінен быць ні адной сорты травіны — зямля павінен быць чыстай. Яна тады хутчэй нагрываецца і ўсе яе ніжэйшыя вярствы астаюцца толькі віна-граду.

— На зіму, — прадаўжае Рут-коўскі, — вінаградныя лозы я пры-гортава зямлём. А ў мінулы год сень „Лізія“ зусім пакінуў без прыкрыцця. Толькі снег сярмірыў яе. І гэты вольны удаўся. „Лізія“ — гэта зімаўстойлівы сорт віна-граду — вытрымала зімору, сара-жу і зараз на ёй з'явіліся цёплы буйнага вінаграду.

Нашы летнія ўмовы ў поўнай меры спрымаюць вінаграду. Треба толькі з паўночнага боку мець заслонку ад халодных вятроў. К зіме-ж гэту квалію расліну тре-ба прыкрыць. Гэтага і дабіўся Руткоўскі за многія гады сваёй прыліты.

Апрача вінаграду ў садзе расце валоскі арэх, чырвоначокі абры-кос, шаўковіца. Усе яны добра пе-рапосіць квітат і даюць слады.

Тут знайшлі сабе месца і аме-рыканскія горкі прыжывіні, і буй-ная ранняя магіла „Мальбро“, і „мінурынскае бора“. Руткоўскі не развоіць прамысловага саду. Ён вядзе вольны і ў сваім садзе ка-казвае, што і ва ўмовах нашага клімата можна развоіць шмат новых каштоўных культур. Праў-да, жо работа ў садзе не з'яў-ляецца пастаянным заняткам. Рут-коўскі з'яўляецца вынаходчыкам

рагачоўскага педагагічнага тэхні-кума. На 6-7-8 лекцыя выпадае часта на дзень. І ў яго не было здымаў. Ён ударнік, яго не раз пра-міраўшы на добрую работу ў тэх-нікуме. Для саду астаецца мала часу, але ён сарыстоўваецца з максімальнай карыснасцю. Больш таго, Владзімір Юр'евіч выкары-вае час, каб атрыманымі вольтамі па-дзяліцца з агракультурнымі калгаса-мі. У калгасам „Найер вог“ і „Звязда“, Рагачоўскага раёна, з чаранкаў разведзены невялікія ві-наградныя насаджэнні. Владзімір Юр'евіч сам хадзіў у гэтыя кал-гасы і прымаў удзел у пасадцы інструктаваў маладых садавоў. У калгасе „Звязда“ аблета ўжо рых-таваліся атрымаць першыя слады, але вясной раптам спынілі догляд. Калгасны садавод, якому не былі створаны належныя кватэрыны ўмовы, пераехаў у другое месца. Ёны вытанталі вінаград.

Владзімір Юр'евіч расказвае, што за апошні час усё больш і больш павялічваецца прага да раз-вядзення садоў у калгасам. Але апачы няма кадраў садоўнікаў і за садамі часта няма належнага до-гляду. Няма выбару добрых сартоў дрэў. Садзіць, што пашала пад ру-кі. Праўда, ва многіх месцах ёсць энтузіясты садоўніцтва. Яны пры-маюць усе меры, каб вырасіць лепшыя сарты дрэў, каб у калгас-ных садзіках былі сапраўды салы. Яны часта зварачаюцца за пара-дамі да Руткоўскага.

Такая-садавод з саўгаса імя Будзёнага, Чэрэп'ельскага раёна, тры разы зварачаўся да рагачоў-скага раёна з просьбай шавода-міць адрас Руткоўскага. Чымоўні-кі з раёна проста не адказвалі на запысы. Мы, жо, не справачнае бярэ.

Усё-ж садавод Ксаневіч В. Э. звараўся з Руткоўскім. Апошні

аму выслаў чаранкі вінаграду і Ксаневіч пле падзяку, апісаў, што і ў яго расце вінаград і па-тае далейшых парад. Настаўнік Гаварака, былы вучаль Руткоў-скага з Ямнага, Быхаўскага раё-на, піша, што добра ідзе ў рос-це „Лізія“, „шэлі белая“. Ён раіць парад аб тым, як у далейшым утвораць глебу.

І Руткоўскі на ўсе пісьмовыя запытанні дае адказы, высылае ві-наградныя чаранкі, піша парад. Карэспандэнцыя багатая. Пішуць з Беларуска, пішуць з Ленінграда, з Лугі.

Руткоўскага цікавіць не толькі вінаград. Ён развоіць саю і ш-радае савеса зямлі для развядзе-ння ў калгасам. Ён з беды па-стаў калгасныя вольныя вынаходчы-бульбу. У яго абрыкос, прычы-лены к славе, дае добрыя плады. На невялікім кавалачку саду знайшлі сабе прытулак і махі-канокая зямля (тэкстыльная раслі-на), і японская і ітайская сірэн, і галандская гвалзіна.

— Расліна мае выхавачае знач-чэнне — любімае фараза Руткоў-скага. І дзеці, ці дарослая, павя-ваўшыя ў садзе рагачоўскага во-пшыніка, ніколі ўжо не будучы а-ламаць дрэў, ні разбураць шавоў-ніц.

Высокі, статны Владзімір Юр'евіч марыць часта аб насаджэнні плодowych дрэў для шасейных па-рот, аб квітэстных кветках на ра-дарожках.

Квітэночай маладой рэспубліцы патрэбна больш развіць садоў-ства. Усе ўмовы для гэтага ёсць. Пыт-жа на садавіну вялікі. Што-год паліпшыцца добрыя дрэ-вадоўныя. Асабліва вялікі пошты а-лепшыя сарты садавіны, на якіх каштоўных культур.

АН ПАУЛОУСКІ.

Рагачоў. Ліпень.

ІТАЛА-АБІСІНСКІ КАНФЛІКТ

ІТАЛІЯ УЗМОЦНЕНА РЫХТУЕЦА ДА ВАЙНЫ

ЛОНДАН, 20 ліпеня. (БЕЛТА). Паведамленні з Рыма гавораць аб ўзмоцненых ваенных мерапрыемствах Італіі. Паводле слоў рымскага карэспандэнта «Дэйлі тэлеграф», паведамленне аб якімосьь быць прызыве асоб 1915, 1916 і 1917 гадоў нараджэння азначае, што ў хуткім часе Італія мабілізуе амаль паўтара мільёна чалавек.

ВЕНА, 20 ліпеня. (БЕЛТА). Аўстрыйскі друк паведамляе аб закупцы Італіяй у Грэцыі ў апошнія дні 10 буйных транспартных суднаў, прызначаных для транспартавання італьянскіх войск і ваенных матэрыялаў.

Румынскія газеты паведамляюць

аб безупынных пагрузках і адпраўках у размяшчэнне італьянскіх войск ва ўсходняй Афрыцы з румынскіх і балгарскіх портаў вялікіх партый жытэля, зярна, бабоў і інш.

Белградскія «Права» паведамляе, што італьянскія ўлады закупаюць у Югаславіі 4 тыс. вагонаў лесу для снабжэння італьянскіх войск і для пабудовы ва ўсходняй Афрыцы авія-ангараў, земляных умацаванняў і т. п.

Орган венайскага хеймера «Детэррэйхішэ абендцітунг» паведамляе аб тым, што большая частка зброі, накіраванай у Абісінію, ідзе з Германіі.

ЗАЯВА МУСАЛІНІ

ПАРЫЖ, 21 ліпеня. (БЕЛТА). Супрацоўнік «Эво дэ Пары» Керыліс быў прынят Мусаліні. На запытанне аб італьянскай палітыцы ў Абісініі Мусаліні заявіў, што перад Італіяй стаіць задачы каапізаваць гэту краіну і што Літа нацыя не павінна быць трыбувалам, перад якім «дзікуны, алстаны народ, абліцаюць вялікія нацыі». Італія, — заявіў далей Мусаліні, — упэўнена ў тым, што яна

прымусіць паваяваць сваю волю. На запытанне ці не аслабіць гэта ўплыў Італіі ў Еўропе на час, пакуль яе сілы будуць адцягнуты к Абісініі, Мусаліні сказаў: «У канцы жыцця я правяду вялікія маневры на Поўначы Італіі, у якіх прыме ўдзел 500 тыс. салдат. У канцы жыцця італьянская армія будзе павялічана да мільёна чалавек, і тады я змагу пічага і нікога не бяцца».

ЗАБАСТОВАЧНЫ РУХ У АМЕРЫЦЫ І ЮГАСЛАВІІ

НЬЮ-ІОРК, 20 ліпеня. (БЕЛТА). У сучасны момант у ЗША бастуе на меншай меры 70 тыс. чалавек. У радзе штатаў іх асабліва шмат. У Іаіа і Індыяна іх больш за два мільёны. У Іаіа і Індыяна іх больш за два мільёны. У Іаіа і Індыяна іх больш за два мільёны.

ВЕНА, 21 ліпеня. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Белграда, Заграда і Любліна, стачачная хваля ў Югаславіі прадаўжае разрастанца. У гэтых стачках пераважаюць такія галіны найважнейшых галін прамысловасці, дзе іх даўна не было, у прыватнасці, на металапрамысловасці.

Агульная колькасць бастувальнікаў у ЗША Югаславіі перавышае зараз 5 тыс. чалавек. Бастувальнікі патрабуюць павышэння заробковай платы, заключэння колдгавароў, скарачэння рабочага дня. У радзе месц вышэйшых патрабаванняў амністыі палітвязьняў.

АБ ЗМЕНЕ АРТЫКУЛА 43 КОДЭКСА ЗАКОНАУ

АБ ШЛЮБЕ, СЯМ'І І АПЕЦЫ

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА І СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ БССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Совет Народных Камісараў БССР пастанавілі:

Арт. 43 Кодэкса законаў аб шлюбе, сям'і і апецы запісаць у наступнай рэдакцыі:

43. У вышадку, калі ад асобы, якая названа бацькам, на працягу месячнага тэрміна паступіць супярэчнае супроць прызнання яго бацькам, органы фалса паведамляюць гэтай асобе аб тым, што яна запісваецца бацькам дзіцяці і

што на працягу года ён мае права супярэчыць супроць бацькоўства ў судовым парадку.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР

А. ЧАРВЯКОУ

Старшыня Совета Народных Камісараў БССР

Н. ГАЛАДЗЕД.

Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР

М. ЛЯУКОУ.

Спаборніцтвы стралкоў беларускай вайскавай акругі

21 ліпеня ў Менску адбыліся акружым стралковыя спаборніцтвы чэскай Беларускай вайскавай акругі. Удзельнікі — пераможцы ў ваенных іграх і спаборніцтвах, лепшыя стралкі частэй і алуцкія Беларускай вайскавай акругі, Сярод стралкоў такія п'яныя майстры славянскага агля, як т. Лазарэў, Юхнавец, Дзімавіці, Чарноў, Мяснішча, Лебедзеў і інш., не раз адзначаны камандуючым войскамі акругі.

Мета акружым спаборніцтваў — вышэйшых лепшых стралкоў Беларускай вайскавай акругі і адабраць моцную каманду на ўсерайскія спаборніцтвы, якія пачнуцца ў пачатку жніўня.

Першы дзень выступленняў стралкоў Беларускай вайскавай акругі пачаўся рэгулярна майстарства стралкоў, шырокае ўжаранне стралковай культуры. Першыя тры месцы на стральбе з вінтоўкі на дыстан-

цыі ў 300 метраў па фігурнай перлі, падсёдай на штыт крутамі, у абмежаваны час занялі т. Саўчанка, выбіўшы 88 ачкоў са 100 магчымых, т. Вацхана 82 ачкі і т. Вукіч — 81 ачко. Стрэлуючы на гэтую дыстанцыю, але ў процілегласце. Вукіч выбіў 85 ачкоў са 100 магчымых. Гэта выключны результат па стральбе ў процілегласце. Высокія дасягненні т. Юхнавец і Курчычына, якія ў процілегласце выбілі па 78 ачкоў са 100 магчымых.

Першае месца па стральбе са станковага кулямёта ў процілегласце заняў камандыр аддзялення тав. Філатаў, другое месца — камандыр роты — т. Ляноўскі.

Лепшыя результаты па стральбе з пачана паказалі т. Цішчэвіч, заняўшы першае месца і т. Дзімавіці — другое месца.

П. Т.

Сустрэча беларускіх і грузінскіх пісьмэннікаў

У доме пісьмэнніка ў Менску адбылася сустрэча брыгады беларускіх овецкіх пісьмэннікаў, якая едзе ў Грузію, і брыгады грузінскіх пісьмэннікаў, якая знаходзіцца ў БССР.

Кіраўнікі брыгады т. Вольскі і Буачыдзе інфармавалі аб творчых планах і характары кнігі, якія па-

мінен былі напісаны ў выніку пражывання брыгады ў БССР і Грузіі.

Кнігі-зборнікі «Беларускія пісьмэннікі аб Грузіі» і «Грузінскія пісьмэннікі аб БССР» будуць падрыхтаваны да XVIII гадовыя Окцябра. У кнігі ўвойдуць нарысы, апавяданні, артыкулы, вершы.

Лодачны паход Віцебск—Кіеў

БАРЫСАЎ, 21 ліпеня. (Па тэлефону). Каманда віцебскага паддзялення імя Кірава, якая робіць лодачны паход Віцебск—Кіеў, 21 ліпеня ў 15 гадзін прыбыла ў Барысаў.

Ад Віцебска праз Заходнюю Дзвіну, Вірэйскі канал і па раце Вярэіна пройдзена 390 кіламетраў. Каманда ў бальшым настраі. Накіроўваецца ў Вярэіна.

Прывітанне чытачам «Зважы!» Капітан каманды СВІРШЧЭУСКАЯ.

ГАНДЛЁВАЯ ХРОНІКА

Народны камісарыят унутранага гандлю БССР забараніў усім гандлёвым арганізацыям размяркоўваць валасістым рынчатага фонду па прапрыямствах і ўставах, а таксама выдаваць для кабышні валасістага ордэра і запрашальныя білеты.

Зараз усе валасісты рынчатага фонду будуць рэалізавацца ў парадку вольнага продажу ісім грамадзянам.

БДТ-1 у Одэсе

Суставча з чырвона-флотцамі

Першы Беларускі дзяржаўны театр, які гастрэлюе зараз у Одэсе, арганізаваў сустрэчу з чырвонафлотцамі, камандзірамі і палітработнікамі. Маракі горада сустрэлі актараў тэатра, якія паказалі адзін акт з п'есы «Бацькаўшчына».

Ад імя байцоў чырвонафлотцэ-беларус т. Барамчун вітаў калектыў тэатра і прападыс акторам букет жывых кветак.

Сустрэча прайшла ў прыязнай п'ялай абстаноўцы.

М. ПАЛЕЯ.

Адкрылася ўсебеларуская дзіцячая спартакіяда

21 ліпеня па ўсебеларускім стадыёне імя 10-годдзя вызвалення Беларусі ад беларускай адкрылася другая ўсебеларуская спартакіяда шпореў і школьнікаў.

У спартакіядае прымае ўдзел 260 фізкультурнікаў-школьнікаў, пераможцаў адборачых спаборніцтваў, у тым ліку 135 з 23 с.-г. раёнаў БССР. У спартакіядае-ж мінулага года ралі камедыійных кадзіяў, у якіх, прычыні з с.-г. раёнаў не было ні аднаго ўдзельніка.

— 0 —

ЗДАРЭННІ

Забойства камсамольцаў. У хату грамадзянкі вёскі Міхілічы (Чырвонодольскі раён) Н. А. Куралева зайшлі схавацца ад дажджу калгаснікі арпелі «Скра», Сабалеўскага сельсавета — Гардзееў, Рагонаў, Палеяра, Ваданоскі, Адам і Іван Маскалёвы. Калі праз некаторы час сядзі ўвайшлі камсамольцы — забарант Міхіліцкага маслазавода Н. І. Ермачонак і рэгулявальнік «Каса» А. Карсеева, знагодушчалася ў доме група, узброеная нажалі, пачала на камсамольцаў. Ермачонак быў забіты адрэу, а Карсеева памёр праз 4 гадзіны.

Пасля гэтага, чэброўскім нажом сын хулака Іван Ваданоскін уварваўся ў мадуніт, дзе ікнуўся забіць фельчара Мятвеева. Ваданоскін быў аб'яваў прымутымі там калгаснікамі.

Забойцы былі пад варту. Вядзецца следства.

Гвалтаўнікі. У калгасе імя XVII з'езда, Стараслабодскага сельсавета, Круцкага раёна, чатыры п'яныя калгаснікі агвалцілі 17-гадовую калгасніцу Прасю Болбас. Зважыны ваграваны. Вядзецца следства.

АД ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ ПАРТЫІ ПРЫ ЦК КП(б)Б

У метах найбольш доўгага ахвярэння гісторыі КП(б)Б, рэвалюцыйнага руху і гісторыі грамадзянскай вайны ў Беларусі, Інстытут гісторыі партыі пры ЦК КП(б)Б зварачаецца да ўсіх членаў партыі, удзельнікаў рэвалюцыйнай барацьбы, работнікаў Чырвонай арміі, чырвоных партызан, захаваўшых у сябе матэрыялы і дакументы па гісторыі КП(б)Б да і пасля 1917 года, а таксама аб гераічнай барацьбе камандзіраў, палітработнікаў і ралавых байцоў Чырвонай арміі і партызанскага руху ў Белар-

усі, перадаць іх у Інстытут гісторыі партыі.

Уласнікі дакументаў атрымаюць копію сваіх матэрыялаў таісама адпаведную апазу прадстаўлены матэрыялы.

Матэрыялы накіроўваць па асу: гор. Менск, Карла Маркса Інстытут гісторыі партыі пры ЦК КП(б)Б.

Дырэктар Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КП(б)Б

ПОССЗ

НАВІНЫ БЕЛАРУСКАГА КІНО

«ІНЖЫНЕР ГОФ»

Кінафабрыка «Советская Беларусь» выпусіла новы фільм па сценарыі Большакоўска (сцэнар опенарый вядомага фільма «Крестыяне»). Умоўная назва фільма — «Інжынер Гоф».

Дзея карціны адбываецца на Беларусі, у Палессі. Яна рэалізацыя выкол барацьбы за новыя ўрадыныя землі, за мелірацыю палескіх балот. Фільм багаты маляўнічымі натуральнымі з'явамі, зробленымі ў джунглях Палессі.

Ставілі карцінку рэжысеры Шнік і Мішман; музыку напісаў кампозітар Дзержынскі; здымаў фільм кінааператар Мессольскі; гук запісак на апаратах сістэмы Шорына гуканератарам Мессольскі. Карціна выпускаецца ў двух верыянтах — гучавым і німым.

На масавым экраны фільм будзе выпушчаны ў жніўні-верасні.

«ЛЮБОУ ДЗЕЛАВОГА ЧАЛАВЕКА»

Белдзяржкіно прывяло к пастапоўны гучавы камедыю Паўла Ліне — «Любоў дзелавога чалавека». Сценарый пабудаван на калгасным матэрыяле. У ім паказана напружаная барацьба за овецасову ўборку ўраджаю, якому награмаў

вадыкоўчым цыклон, які цука дзелавога дзелавага.

Работнікі сучаснага, акуратна і падтрымліваючы сувязь МТС і гасамі, працуюць ў гэтай барацьбе за вырабаванне ўрадынага зору ініцыятыўна і энергія. Але джарны работнікі пражываюць у адносінах самота сабе разгар сельсгаспадарчай і суваіст забывае адправаць і любімай дзельчыне, якой пача спатканне. На гэтай глебе адбыўся рад камедыійных кады рэзультате якіх выкастаныя пагуць араумець адна дзельчына, гранульная рэалізацыя вадзіка для неадпраўленае іш-мо.

Карціну стаяць рэжысер І. В. зэр.

«САЛАВЕЙ»

Беларускі пісьмэннік Змітроў Луці напісаў кінасценарый па тэрыіх сваёй аповесці «Салавей» з часоў прыгонніцтва па Белар-

Работы сценарый будучага ма робіць рэжысер кінафабы «Советская Беларусь» Э. Ашман

Адказны рэдактар Н. СТЭР

Партарганізацыя НКЮ, пракуратура рэспублікі, Вярхсуд і мясціном наркамства з глыбокім жалем паведамляюць аб заўчаснай смерці старога члена партыі, удзельніка партызанскага руху, аднаго з старэйшых работнікаў юстыцыі, старшыні водна-транспартнай калегіі верхсуда БССР

МЕЛЬНІКАВА РАМАНА ЕРАФЕЕВІЧА

паследваўшай 22 ліпеня г. г., у п'яць гадзін вечара, у горадзе Гомелі і выражае сваё спачуванне яго сям'і.

ГУКАВЫ КІНО-ТЕАТР ПРОЛЕТАРЫЙ

Кіно «СПАРТАК»

Мастацкі фільм **ЖЫВЫ БОГ**

НКА БССР (УЦСМП)

ДЗЯРЖЦЫРК (сэд. «Профінтэр» тэл. 24-171.)

Сёння, 23 ліпеня, 4 цыкл праграмы **ЧАПАЕУ**

Рэзіназбыт даводзіць да ведама кліентуры рэспубліканскага, саюзнага і мясцовага значэння аб прыёме заказ на 1936 год

З А Г А Д № 125

Галоўнага кіраўніцтва шасейных і грунтавых

займаюцца

